

Комуністичная партыя (большэвікоў) Беларусі

З В Я З Д А

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 77 (6053) | 4 красавіка 1938 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

ПАД СЦЯГАМ РАЗГОРТВАННЯ БОЛЬШЭВІЦКАЙ САМАКРЫТЫКІ

Пастанова Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) «Аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў» на працягу красавіка — першай паловы чэрвеня і інструкцыя сустраці гарачым ухваленнем усеі партыі. Гэта справавадзана-выбарная кампанія мае велізарнае палітычнае значэнне ў жыцці партыі і ўсёй нашай краіны.

Лютаска-сакавіцкі Пленум ЦК ВКП(б) з вышаральнай паўнамоцтвам акрэсліў тры выключна важкія задачы, якія ставяцца перад партыяй у сувязі з паваротам у палітычным жыцці краіны пасля прыняцця Сталінскай Канстытуцыі. Каб з поспехам выканаць гэтыя задачы, забяспечыць кіруючую ролю ў выбарнай кампаніі, для гэтага, — указаў Пленум ЦК ВКП(б), — «працаваць, каб партыя сама праводзіла паслядоўную дэмакратычную практыку, каб яна праводзіла да канца на ўнутрыпартыйным жыцці асновы дэмакратычнага прынцыпа, як гэтага патрабуе статут партыі, каб яна сама мела неабходныя ўмовы, у сілу якіх усе органы партыі з'яўляліся б выбарнымі, каб крытыка і самакрытыка развіліся б у поўнай меры, каб адказаць партыйных органаў перад партыйнай масай была поўнай і каб сама партыйная маса была поўнацю актывізаваная».

Кіруючыя гэтымі ўказаннямі, партыя правяла свае першыя выбары кіруючых партыйных органаў на аснове закрытага (тайнага) галасавання кандыдатаў. Гэта было роўна год таму назад. Але ў наміч кожнага камуніста яшчэ свежа тая велізарная падава ў жыцці партыі.

Выборы пры закрытым галасаванні выклікалі велізарны рост палітычнай актывізацыі членаў партыі, паднялі на вялікую вышыню рэвалюцыйную большэвіцкую пільнасць, выклікалі вялікую хвалю вострай большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, паднялі ўвагу да членаў партыі, яго правы і абавязкі, велізарна ўздым унутрыпартыйнага і палітычнага жыцця партыі і краіны.

Базуючыся на гэтых сваіх дасягненнях, партыя выкрывала і ўпэніць разбіла асноўныя гібелы трагіцка-бухарыскіх і нацыянал-фашысцкіх бабыдзій, адолела з поспехам уначалі палітычную актывізацыю народных мас і бліскава правесці выбары Вярхоўнага Савета СССР.

Зараз партыя, у другі раз пасля лютаска-сакавіцкага Пленума ЦК ВКП(б), праводзіць выбары кіруючых партыйных органаў на аснове закрытага (тайнага) галасавання кандыдатаў. Парадай выбараў, устаноўлены інструкцыі ЦК ВКП(б), забяспечвае самае поўнае правядзенне прынцыпаў унутрыпартыйнай дэмакратыі, самае шырокае разгортванне крытыкі і самакрытыкі, — імяна гэтага патрабуе ЦК ВКП(б) ад кожнай партыйнай арганізацыі, ад кожнага камуніста.

Партарганізацыі КП(б) Б фактычна ўжо ўсталявалі ў справавадзана-выбарную кампанію. У менскай, гомельскай і ў рэлье іншых партыйных арганізацый ужо распрацаваны планы правядзення справавадзана-выбарнага прынцыпа партыйных арганізацый, правядзена нарады сакратароў парткомаў. Партыйная маса з вялікім захапленнем прыступіла да вызначэння пастановаў ЦК ВКП(б) і інструкцый, рад парткомаў ужо прыступіў да складання сваіх справавадач.

Справавадзана-выбарныя скоды паліны быць праведзены на вялікай прынцыповай ідэйнай вышыні, на аснове самай смелай большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі. Кіраўнікі партыйных арганізацый павінны паказаць высокі клас большэвіцкай культуры і арганізацыі. Але самае важнае заключаецца ў тым, каб вострай збралі большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі выявіць усе недахопы партыйных арганізацый і падняць арганізацыйна-партыйную і палітычна-масавую работу на яшчэ больш высокі ўзровень. Неабходна прыцягнуць шырокі партыйны актыв да вызначэння і правяркі работы ўсіх звяноў партыйных арганізацый.

На лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) таварыш Сталін гаварыў: «Партыйныя масы правяралі сваіх

кіраўнікоў на актывах, на канферэнцыях, на з'ездах, шляхам заслухоўвання іх справавадач, шляхам крытыкі недахопаў, нарэшце, шляхам выбарання кіруючых і кіруючых органаў тых ці іншых кіруючых таварышаў».

Рыхтуючыся да справавадач і выбараў на самых справавадчых сходах, неабходна з усёй большэвіцкай астрамай раскрытыкаваць непаваротлівасць, маруднасць, якія яшчэ маюць месца ў рэлье нашых партыйных арганізацый, у справе ажыццяўлення рашэння студэнскага Пленума ЦК ВКП(б). Студэнтскі Пленум ЦК ВКП(б) падверг вострай крытыцы сур'ёзныя памылкі і скажэнні, дапушчаныя партыйнымі арганізацыямі пры выключэнні камуністаў з партыі. Пленум рашуча асудзіў фармальна-бюракратычны, бяздзунны адносіны да лёсу членаў партыі пры выключэнні ці аднаўленні ў партыі.

Выпраўленне гэтых памылак, выкрыццё кар'ерыстаў, паклінікаў і правакатараў, разгляд апелій далаба не ва ўсіх партыйных арганізацыях праходзіць здалавальна. Праўда, на працягу другой паловы лютага і сакавіка партыйныя арганізацыі КП(б) Б правялі вялікую работу.

Але ці можна прызнаць нармальным такое становішча, калі ў нашых абласных партыйных арганізацыях боць яшчэ на некалькі соцень непрагляджанах апелій? Так, напрыклад, у менскай абласной партыйнай арганізацыі ў моманту апошняга пленума ЦК ВКП(б) мелася яшчэ 448 непрагляджанах апелій; у гомельскай — каля 400 апелій; у віцебскай — 211, папелскай — 138, і т. д.

Цэнтральны Камітэт партыі, таварыш Сталін патрабуюць індывідуальнага падыходу да членаў партыі, чужых, таварыскіх адносінаў пры вырашэнні кожнай справы. Між тым некаторыя нашы партыйныя кіраўнікі яшчэ не закончылі з фармальна-бюракратычным, бяздзунным адносінамі да камуністаў. Вось яркі прыклад. Яшчэ ў пачатку кастрычніка 1937 года Бюро ЦК ВКП(б) аднавіла ў правах члена партыі, які няправільна выключана, тав. Левіта В. Р. Але толькі ў апошнія дні Аўгуст кіруючых партыйных органаў ЦК ВКП(б) сабраліся пасляд выніку ў Гомельскім гарком. Тав. Левіт аж дагэтуль яшчэ не можа атрымаць партыйнага білета, які ў яго быў адабраны ворагам народа. Характэрна, што Гомельскі гарком доўга не змог, чамусьці, знайсці ўточнай карткі тав. Левіта.

Велізарныя задачы ставяць у сувязі з справавадзана-выбарнай кампаніяй перад большэвіцкім друкам. Кожная газета абавязана аказаць вялікую дапамогу сваёй партыйнай арганізацыі ў падрыхтоўцы і правядзенні справавадзана-выбарнай кампаніі і, у першую чаргу, у разгортванні вострай, смелай большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі. Але ці зольна будзе аказаць такую дапамогу сваёй партыйнай арганізацыі тая, скажам, газета, як «Каласнік Петрыкоўшчыны», рэдактар якоў — т. Астапенка, — не ўсёвай рашэння студэнскага Пленума ЦК ВКП(б) і яна супраціўлялася правядзенню яго ў жыццё.

На старонках гэтай газеты быў аб'яўлены чэсны камуніст, рабочы электрамонтёр фанернага завода «Звязда» тав. Туравец Фёдар. Апошні райком партыі адноўлен у рада партыі, але рэдактар петрыкоўскай раённай газеты, чамусьці, не спынаецца выправіць сваю памылку.

Такой-жа самай няправільнай, антыпартыйнай лініі прытрымліваецца і раскоўская раённая газета (рэдактар тав. Дразлоў) у адносінах абналеўленай у газете актывінай камсамоўкі Генавай. Яна, што такія газеты, калі яны неадкладна не выправіць сваіх памылак, не ў стане будучы выканаць сваёй высокай ролі ў справавадзана-выбарнай кампаніі кіруючых партаргановаў.

Вызначаць рашэнне студэнскага Пленума ЦК ВКП(б), арганізаваць, на высокім ідэйным узроўні, пры самай шырокай актывізацыі партыйных мас, правесці справавадзана-выбарную кампанію кіруючых партыйных органаў, смела разгарнуць большэвіцкую крытыку і самакрытыку, не глядзячы на асобы — такія важнейшыя задачы ўсіх партыйных арганізацый КП(б) Б.

У К А З

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕНІНА АРТЫЛЕРЫЙСКОЙ АКАДЭМІ РСЧА ІМЯ ДЗЕРЖЫНСКАГА

Адзначаючы вялікія заслугі артылерыйскай акадэміі РСЧА імя Дзержынскага ў справе падрыхтоўкі камандзіраў і інжынераў-артылерыстаў, у адзнаку яе 20-й гадавіны ўзнагародзіць Артылерыйскую акадэмію РСЧА імя Дзержынскага Ордэнам Леніна.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Кірэль. 27 сакавіка 1938 г.

УЗНАГАРОДЖАННЕ 1 І 2 ЛЕНІНГРАДСКІХ АРТЫЛЕРЫЙСКІХ ВУЧЫЛІШЧ

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, за баявыя заслугі ў годы грамадзянскай вайны і поспехі ў падрыхтоўцы кадраў камандзіраў-артылерыстаў, у адзнаку 20-й гадавіны існавання, ўзнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга 1 і 2 ленинградскіх артылерыйскіх вучылішчы.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні ордэнам Леніна Артылерыйскай акадэміі РСЧА імя Дзержынскага.

Задачи партыйных арганізацый у правядзенні веснавай пасеўнай кампаніі. Доклад выконваючага абавязкі сакратара ЦК КП(б) Б тав. А. М. Лявickaга на пленуме ЦК КП(б) Б.

Герой-папаніны ў Кіеве. Мазурук і Фарых прыляцелі ў Маскву.

Г. Л. Бліноў. — Выхаванне і вырошчванне новых кадраў. НА СЯУБЕ. — Засеяна 5.360 гектар С. А. Мураша — Заданне выканаем з гонарам. Новыя вытворчыя поспехі стаханавцаў. Фільм аб барацьбе беларускага народа з безапалякамі. ЗА РУБЯЖОМ: Н. Ляха ў. — Японская аграрыя ў Кітаі. Геройны іспанскі народ мабілізуе ўсе свае сілы.

Артыкул Альварэс дэль Вайо. На франтах у Іспаніі. Англа-італьянскія перагаворы. Нагля выпады польскага друку супроць Францыі. Закрываў надзвычайны кангрэс Гаміндана. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. Абомен нотамі ў сувязі з захватам Германіяй Аўстрыі. Чэхаславацкі кангрэс абароны міру і дэмакратыі.

ГЕРАІЧНЫ ІСПАНСКІ НАРОД МАБІЛІЗУЕ ЎСЕ СВАЕ СІЛЫ

ПАРЫЖ, 3 красавіка. (БЕЛТА). Паступаючы з Барселона і іншых пунктаў рэспубліканскай Іспаніі тэлеграфамі сведчаць, што гераічны іспанскі народ з выключным самаўладаннем, спакоям і выключнаю мабілізацыяй ўсе свае сілы на адпор ордэна фашыстаў і італа-германскай Іспаніі ахочыя гарачым імкненнем адстаць свабоду і незалежнасць сваёй краіны, поўны рашучасці пайсці на ўсе афяры, каб не даць перамагчы фашыскаму вярварству га іспанскіх зямлі.

Тэлеграфы сведчаць аб выключным поспеху фармавання добраахвотніцкіх дывізіяў, падрыхтаванага арганізацыйна аб'яднанай сацыялістычнай моладзю Іспаніі. Заклік моладзі падхоплен імглічымі профасійнымі і палітычнымі арганізацыямі рэспубліканскай Іспаніі. Добраахвотнікі сцякаюцца ў армію таксама і з вёсак. За некалькі дзён у г. Хаён прыбыло з 47 вёсак 1.728 добраахвотнікаў. Запісваюцца ў рады народнай арміі, яны прагавалі, каб іх неадкладна адправілі на фронт.

АРТЫКУЛ АЛЬВАРЭС ДЭЛЬ ВАЙО

ЖЭНЕВА, 2 красавіка. (БЕЛТА). «Журнал дэ Барсон» друкуе артыкул былога міністра замежных спраў Іспаніі Альварэс дэль Вайо, які піша:

«Калі хочаце ведаць атмасферу Барселона, то яе трэба вызначыць не па карыдарах вялікіх гасцініц, дзе ўнутраныя эмігранты збіраюцца сярэд вялікай колькасці інашкарнаіх і шмушаюцца з падазронымі асобамі.

Спраўдзана атмасфера Барселона і ўсёй Каталоніі адчуваецца ў мужнасці, з якой каталонскі друк, ведаючы, што грамадскасць патрабуе поўнай праўды, друкуе наведленні пад велізарнымі аглавоўкамі аб страпе Альканіа і Каспе і разам з тым указвае спосабы ператварэння гэтай часовай няудачы ў новую Гвалдалхару для Інтэрвенту. Гэту атмасферу трэба вызначыць па характары профасійных і партыйных схосаў, якія адбыліся ў апошнія 48 гадаў і на якіх усе выступалі за прадаўжэнне барацьбы да вышчэння Франка і вызвалення Іспаніі ад Інтэрвенту».

Гэта атмасфера адчуваецца на заводах, дзе жанчыны займаюць месца мужчын, каб апошнія маглі б уступіць у новыя дывізіі. Можна знайсці яе ў тым абурэнні, з якім пасля паветранай бомбардыроўкі, накітавалі адбыўшаўся 17 сакавіка, калі было забіта 500 чалавек, усе вярнуліся на сваю работу з адзінай думкай — павялічыць ваенную прадукцыю для нашай арміі свабоды».

Па думцы Альварэс дэль Вайо, Каталонія ўсё яшчэ не дала таго, што яна можа. Ён мае на ўвазе індустрыяльную Каталонію, «яе вялікія ваенныя магчымасці», якія пакуль толькі часткова былі выкарыстаны і цяпер будуць мабілізаваны з велізарным удзьмам».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Паводле зводкі іспанскага міністэрства абароны за 2 красавіка, мяжэжнікі і Інтэрвенту, пасля жорсткай артылерыйскай падрыхтоўкі, атакавалі рэспубліканскія пазіцыі, разамчэння на захад ад Лерыды. Атака мяжэжнікаў была падтрымана танкамі і авіяцыяй. Рэспубліканскія часці адшлілі да ўскраін Лерыды і стрымавалі на подступнах у гораду наступленне ворага. На паўночны захад ад Лерыды атака мяжэжнікаў у напрамку Тамарыце былі адбіты рэспубліканскімі войскамі. Мажэжнікі паспелі цяжкай страць.

На поўдзень ад ракі Эбро рэспубліканскія войскі эвакуювалі Вальдэробэс і Вільяльба. Мажэжнікі прадаўжаюць прафасіавацца ад апошняга пункта да Гандэса.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Рэспубліканскія войскі прадаўжаюць развіваць паспяховае наступленне на гвалдалхарскім фронце і на паўночны захад ад Мадрыда. Іх салаты Рыбаралопа, вышні Мільян, Пунгал дэ Абахар і рад іншых. Узят ў палон каля 100 фашысцкіх салдат. 40 фашысцкіх самалётаў тройчы рабілі палёт на паласу наступлення рэспубліканскіх часцей, аднак страці рэспубліканцаў ад гэтых залётаў нязначна, бо эваліцыйны гарматы рэспубліканцаў моцным агнём перашкаджалі дзеянням фашысцкіх самалётаў».

АНГЛА-ІТАЛІЯНСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 2 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі мейль» сьведчае, што, як у Лондане чакаюць, англа-італьянскія перагаворы будуць спешна закончаны ў бліжэйшыя 10 дзён. На ўсёй важнейшых пытаннях дасягнута пагадненне. Пасля сканчэння перагавораў Англія і Італія абмяжыцца нотамі, у якіх будзе з'яўлена аб наўнасці новай і «моцнай» дружбы паміж двума краінамі. Пасля абмену нотамі Англія падпрэме крокі праз Лігу нацыяў аб прызнанні італьянскага заваявання Абісініі.

Па словах газеты, Італія яшчэ раз папярэдзіла сваё абавязальства спажэць тэрытарыяльную паласнасць і неадэквалнасць Іспаніі і вывесці з Іспаніі свае войскі пасля сканчэння грамадзянскай вайны. Дасягнута пагадненне таксама адносна становішча

на Міжземным моры. Абодва бакі прызнаюць наўнасць іх інтарэсаў у гэтых моры і абавязваюцца паведлаваць адзін аднаму аб сваіх намерах адносна ўмацаванняў у будучым. У адносінах Суэцкага канала Англія яшчэ раз папярэдзіла права суднаў усіх нацыяў, наўнасць карыстацца каналам і ў мірны і ў ваенны час.

Газета «Дэйлі экспрэс» піша, што Італія згадзілася прызнаць паўднёвую частку Аравіі англійскай сферай уплыву і абавязалася не ўмешвацца ў справы на тэрыторыі ўсходняга ўзбярэжжа Аравіі. Італія абавязалася таксама не ўмешвацца ў раён, дзе Ілія прыякца з возера Тана. Граніцы паміж Абісініяй і прылягаючымі англійскімі тэрыторыямі будуць дакладна ўстаноўлены спецыяльнай камісіяй.

АБМЕН НОТАМІ Ў СУВЯЗІ З ЗАХВАТАМ ГЕРМАНІЯЙ АЎСТРЫІ

ПАРЫЖ, 3 красавіка. (БЕЛТА). Германскі ўрад даў да ведама ўраду Францыі і Англіі аб «наўнасці» Аўстрыі да Германіі. Французская міністэрства замежных спраў папярэдзіла атрыманне гэтага паведамлення германскага ўрада нотамі, каментуючы якую агенства Гаўас заўважыла, што «Французская нота рэгіструе адбыў-

шыі факт, але не змяшчае прызнання «дэ-юрэ». Пасля запыту Вены германскімі войскамі французскі і англійскі пасланнікі, ча захаду свайго ўрада, паклінулі аўстрыйскую сталіцу. У Вене надалей будуць толькі генеральныя консулы гэтых краін.

НАГЛЯЯ ВЫПАДЫ ПОЛЬСКАГА ДРУКУ СУПРОЦЬ ФРАНЦЫІ

ВАРШАВА, 2 красавіка. (БЕЛТА). У сувязі з узятай польскім урадам друкам антыфранцузскай кампаніяй заслужыла увагі выключна нагла і правакацыйны артыкул газеты віленскіх памешчыкаў-зубраў «Слова» пад загалоўкам: «Знешняя палітыка Францыі».

Газета са звычайнай для яе развязнасцю выказвае думкі, аб якіх, па зразумелых прычынах, не могуць адказаць пільны афіцыйныя органы.

«Слова» пачынае з сьпіраўжэння, што захват Аўстрыі Германіяй паклаў канец французскай палітычнай сістэме ў Цэнтральнай Еўропе. Пытанне аб кпітуляцыі Чэхаславакіі перад германскім фашызмам, па думцы газеты, толькі прытыве часу. Разам з французскай сістэмай, піша газета, скончылася французская гегемонія ў Цэнтральнай Еўропе. «Слова» прапануе Францыі зрабіць урокі з гэтага становішча і перайсці да «рэальнай» палітыкі.

Рэалізм французскай палітыкі, па рэцэпту «Слова», павінен заключацца ў прамым падтрыманні Францыяй захватніцкіх планаў Польшчы ў адносінах Літвы і Чэхаславакіі. «Францыя», з выключным пільнасцю піша «Слова», павінна дапамагчы польскай палітыцы «выправіць літоўскае пытанне і ўстанавіць непарэдную польска-венгерскую граніцу».

Працягваючы ў тым-жа нечуваным наглым у адносінах Францыі тоне, «Слова» ўказвае кіраўнікам французскай знешняй палітыкі на неабходнасць адмовіцца ад дагавора з СССР і зрабіць стаўку на Польшчу, якая сваім ультыматумам Літве паказала, што толькі яна з'яўляецца «адзінай дынамічнай сілай, ляжачай на ўсход ад Германіі». У заключэнне «Слова» падкрэслівае, што яго «спавучэнне» адрававана будучаю ўраду Францыі, які прыдзе на амену людзям тыпу «Блюма і асабліва Поль Боцкура».



Знатныя жывёлаводы БССР, удзельнікі ўсебеларускага нарады па жыллагадоўлі тав. І. Ю. КІЮБС — загадчык мільчона-тварынай фермы в. Івані, Мінскаўскага раёна. І тав. А. А. Маскалена — старшы дзвары в. Івані, Мінскаўскага раёна. Тав. Маскалена мае ў сваёй групе 16 кароў, ад якіх апа дабіліся ў 1936 годзе на 3.000 літраў малака і ў 1937 годзе на 3.150 літраў. Фото С. Грыпа.

ЗАКРЫЎСЯ НАДЗВЫЧАЙНЫ КАНГРЭС ГАМІНДАНА

ХАНЬКОЎ, 2 красавіка. (БЕЛТА). Учора закрыўся надзвычайны кангрэс Гаміндана. Вырашана стварыць нацыянальна-палітычны совет з удзелам прадстаўнікоў усіх партый, грамадскіх і культурных арганізацый і розных слабаў насельніцтва. Кожная правінцыя пасылае ў совет прадстаўнікоў, на значаеымх правінцыяльных ўрадах. У совете будуць удзельнічаць таксама прадстаўнікі ад акупаваных японскай арміяй правінцый і ад кітайцаў, якія жывуць заграпацай. Кожная грамадская арганізацыя і палітычная партыя пасылае ў совет свайго выбарнага прадстаўніча. Совет будзе разглядаць і запырджаць бюджэт, абва-

шчаць амністыю, а таксама абвашчаць вайну і заключыць мір. Эгодня завяршэння кангрэса «справядліва рэгуляванне палітычнага жыцця» дзейнасць усіх партый і арганізацый павінна асноўвацца на прыняцці мабілізацыі ўсіх сіл краіны для працяглай вызваленчай вайны. Кангрэс урочыста выбраў кіраўніком Гаміндана Чан Кай-шы. Намеснікам яго выбран Ван Цзінь-вэй. Кангрэс рашыў стварыць усекаля,скую нацыянальна-рэвалюцыйную арганізацыю моладзі, у якую ўвойдуць усе існуючыя арганізацыі моладзі. Выбар у цэнтральныя органы Гаміндана не адбыліся. З заключнай прамовай выступіў сустраці авіяцаў Чан Кай-шы.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ НІТАІ

ХАНЬКОЎ, 2 красавіка. (БЕЛТА). Баі на паўночным участку фронту Цянцзін-Пукоўскай чыгуны працяваюцца з неаслабай сілай. Кітайскія войскі на-рапейшаму трымаюць ініцыятыву ў сваіх руках, наносячы ўраў японцам у розных пунктах. За апошнія два дні ў дзеянне ўступілі кітайскія матарызаваныя часці. Кітайская авіяцыя штодняне бомбардуе японскія пазіцыі. Каля Цаочжуана (на поўнач ад Ісяня) і на паўночны захад ад Тайэрчжуана ідуць буйныя баі. У раён Цаочжуана прыбылі новыя японскія падмацаванні ў 2 тысячы салдат. Каля Тайэрчжуана ў баях за-

біта звыш 700 японскіх салдат і захвачана 17 танкаў. Дзесяцідзённымі ўпартымі баі каля Тайэрчжуана з'яўляюцца галоўным этэпам абароны Сойчжоу. Імяна тут японскае камандаванне спрабуе правесць лінію кітайскай абароны. Кітайскія войскі паспяхова прымяняюць галтыку актывінай абароны і маневраў між вайны ў тылу японцаў.

ХАНЬКОЎ, 3 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Ліба» піша, што вопытнае лётчыкі, добраахвотнікі 16 дзяржаў, змагаюцца з кітайскай арміяй супроць японскіх захватчыкаў. Гэтых лётчыкаў зараз у кітайскай арміі налічваецца каля 400 чалавек.

ЧЭХАСЛАВАЦКІ КАНГРЭС АБОРОНЫ МІРУ І ДЭМАКРАТЫІ

ПРАГА, 3 красавіка. (БЕЛТА). Учора ў Праге адкрыўся ўсечэхаславацкі кангрэс абароны міру і дэмакратыі. На кангрэсе прадстаўлены кіруючыя органы партыі урадавай кааліцыі, звыш 80 гарадскіх самакіраўніцтваў, розныя профасійны і грамадскія арганізацыі, лётнерскія аб'яднанні, фабрычна-заводскія камітэты і т. д. На кангрэсе прысутнічаюць замеж-

ныя госці, у тым ліку дэлегат англійскай рабочай партыі Ваджуд Бен (былы міністр калоній ва ўрадзе Маўндальда), дэлегат англійскай палаты абшчынаў кансерватар Алам, прадстаўнік міжнароднага каталіцкага аб'яднання барышбо за мір і іншыя. Чалавечы прыбыцц дэлегатаў французскіх грамадскіх арганізацый, у тым ліку старшыні Усеагульнай канфедэрацыі працы Жю-

ГЕРОІ-ПАПАНІНЫ—У КІЕВЕ

КІЕЎ, 2 красавіка. (БЕЛТА). Другі дзень госціня ў сталіцы Совецкай Украіны адважныя палітнікі — Герой Совецкага Саюза тт. Пананін, Шыршоў, Кранкель, Фёдаруў. З захалпеннем сустракаемія прапоўнымі, папаніны наведваюць прадпрыемствы, установы, навуцальныя ўстановы, раскаваюць кіеўлянам аб сваёй бяспрыкладнай рабоце на дрэйфуючэй станцыі «Паўночны полюс».

У памяшканні тэатра рускай драмы сёння гарадскі актыву камсамола сустраўся з гераічнымі папанікамі. Бурлівай авіяцыі і прывітаньных воклічаў сустрае моладзь слаўных заваявальнікаў Паўночнага полюса. Сакратар ЦК ЛКСМУ тав. Усека перадаў ім гарадае большэвіцкае прывітанне ад камсамола і ўсёй прапоўнай моладзі Украіны. Тав. Пананін раскаваў камсамоўскаму актыву аб жыцці і рабоце гераічнай чвэрці на крысе. Затым з прамовай выступіў тав. Фёдаруў.

МАЗУРУК І ФАРЫХ ПРЫЛЯЦЕЛІ Ў МАСКВУ

3-га красавіка, у 15 гадаў дна, у Маскву прыляцелі два чатырохматорныя паветраныя караблі «Н-218» і «Н-169», пілатуемыя лётчыкам-ордынацсам Ф. Б. Фарыхам і Героем Совецкага Саюза тав. Мазурукам. Сустрака

НА СЯЎБЕ

ЗАДАНИЕ ВЫКАНАЕМ З ГОНАРАМ

На працягу шасці год я блазненна працягваюць паліваць паліваць... Да пачатку паліваць работ у гэтым годзе ў майі бригадзе спе...



У радзінкай Гомельскай дзіцячай тэхнічнай школы. На нарэднім плане Гайдукоў Стасіўчыч у класе і чыгуначнай школы — за праверкай малата зробленага ім з-дзімавага прыёмніка.

НОВЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ПОСПЕХІ СТАХАНАУЦАЎ

У цехах і бригадах завода ланцугоў Галы (Менск) шырока разгарнулася сацыялістычная спаборніцтва на дастойную сустрэчу першамайскага свята.

АДЗЯЛЕННЕ КОМСАМОЛЦА — ВЯЛІЧАЕ Ў ПАДРАЗДЗЯЛЕННІ

Комсомолец Пашчыкаў камандуе аддзяленнем радзінцаў. Вымагаючы за прысьветы ў часі, ён мабілізуе сваё аддзяленне па ўдарах асабліва баявую тэхніку.

ФІЛЬМ АБ БАРАЦЬБЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА З БЕЛАПАЛКАМІ

Кінстудыя «Совetskа Беларусь» прыступіла да з'яўкі новага гучавага мастацкага фільма «Вогненныя голы».

НАТАРЫЯЛЬНЫЯ КАНТОРЫ

Дзесяты артыкул Вялікай Сталінскай Канстытуцыі ахоўвае маёмасць грамадзян. Закон дае кожнаму грамадзяніну новае і свабоднае права распараджацца сваёй маёмасцю на свайму асабістым поглядзе.

ЗДАРЭННІ

Шофер агітацыйнага пакаёўшчы ў кулазе даду, на некалькі хвілін адлучыўся. Пасля звароту ён даў не знаёмым на месца быў выключы правільна з вышуканым сабакам «Гры». Падарыўшы ў краіх невялікім грамадзяніну, які пакаваў у кантрольнай будыні першаго корпуса Клінічнага гарэдка клумак, зьявіўся рэмень. Захапіўшы рэмень, якім быў звязан клумак, правальнік з сабакам пасяліўся на станы, адкуль у гэты час пачаў быць адліць поезд «Гры», папыхаўшы рэмень, пачаў прыноўвацца да спіннак на поезд пасажыраў.

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 Г.

ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗа. АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насеннаводства дугаласібіньных тэр. У некорыснай вясце ССР. Рэалізацыя на артыграфічна-машына-рабрычнага парка Дзімажонкі на механізацыі для с.т. ВІУ. Сельгасдаржрыздат, 1937 г. Цана 6 р. 25 кап.

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 Г.

ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗа. АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насеннаводства дугаласібіньных тэр. У некорыснай вясце ССР. Рэалізацыя на артыграфічна-машына-рабрычнага парка Дзімажонкі на механізацыі для с.т. ВІУ. Сельгасдаржрыздат, 1937 г. Цана 6 р. 25 кап.

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 Г.

ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗа. АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насеннаводства дугаласібіньных тэр. У некорыснай вясце ССР. Рэалізацыя на артыграфічна-машына-рабрычнага парка Дзімажонкі на механізацыі для с.т. ВІУ. Сельгасдаржрыздат, 1937 г. Цана 6 р. 25 кап.

НАЧНЫ САНАТОРЫЙ

ВІЦЕБСК. Сонечнае святло залівае невялікае ўтульнае паміжкінае напачатку санаторыя фабрыкі «НМ». Сістэматычна на працягу 20 дзён адпачываць тут бадзьму ад вытворчасці 32 рабочых і работніц фабрыкі.

ПІСЬМО БАЙЦА ОКДВА ДА ПРЫСЛУЖЫМКАМ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ. Спец. нар. «Звязда». Бяспадобнаўскай Чырвонай Арміі тав. Іван Д. Д. праз «Звязду» працягвае аднавіць у пісьмах да ўсіх дапраўднікаў Гомеля.

МЭХАНЫЗАЦЫЯ ЛЯМЦАВОЙ ВЫТВОРЧАЦЫ

На менскай лямцавой фабрыцы «Чырвоны Кастрычнік» будзе механізавана пель рад працэсіў працэсу. Закуплены і часткова ўжо ўсталяваныя новыя машыны: «Ошнёр Карло», ніцмашыны сталю, чысальні і інш. Яны значна палепшаць працу рабочых і павялічыць прадукцыйнасць працы.

«АГНІ МАЯКА» — НА КЛУБНАЙ СЦЕНЕ

Зарэа драмгурток рыхтуецца да святак Вяшчых Першага мая. У дзень свята рабочыя фабрыкі ўбачаць у выкананні сваіх таварышаў новую п'есу паэта Віктара Гусева — «Дружба».

АДСУТНІЧАЕ ДАПАМОГА НОВААРГАНІЗАВАНАЙ МТС

Новаарганізаванай Арлоўскай МТС Дубровенскага раёна 27 сакавіка была праведзена нарада трактарыстаў. Лепшыя трактарысты МТС А. Шарандра і М. Додрыкаў абавязаліся перад удзельнікамі нарады на трактарах «ХТЗ» і «СТЗ» зварачаць не менш як на 1.000 гектараў. Абавязаліся дабіцца высокіх паказальнікаў таксама і іншыя трактарысты.

ЗАСЕЯНА 5.362 ГЕКТАРЫ

Паводле даных Наркамзема БССР, на 31 сакавіка сяўба пачалася ў 25 раёнах рэспублікі. Зернавымі, ільном і бульбай засеяна 5.362 гектары, з іх — 1813 гектараў сартавым насеннем.

НОВЫЯ КАДРЫ ТРАКТАРЫСТАЎ

МТС рэспублікі да веснавой сяўбы атрымаюць значныя кадры трактарыстаў, падрыхтаваных з перадавых калгаснікаў і калгасніц.

ТРАКТАРЫ ВЫЕХАЛІ НА УЧАСТКІ

21 трактар Любавіцкай МТС выехаў на свае участкі. Усе трактарысты заключылі паміж сабою пагадору на сацыялістычнае спаборніцтва, у якім абавязаліся выконваць работу толькі на добра і выдатна, не менш аварыі і прастою.

226 ЦЯЛЯТ ЗА ТРЫ ГОДЫ

Фаня Семянчук працуе пяцігадзінай у калгасе «Скала Ільча», Шарпілюўскага сельсавета (Лоеўскі раён), ужо тры год. За гэтыя год яна вырасіла 226 здаровых цялят, не мела ні аднаго выпадку падляжы і захворвання іх.

КУРСЫ ЯРВІЗАТАРАЎ

ЛЕПЕЛЬ. У гэтым годзе ў раёне будзе засеяна яравізіраваным насеннем 2.500 гектараў зерняных культур і 300 гектараў бульбы. Пры 14 сельсаветах арганізаваны 3-дзённыя курсы яравізацыйнага будыня. На курсах навукавіц 200 калгаснікаў, пераважна гэта — стыханаўцы-воптыкі.

І. РАЙХМАН, дырэктар Арлоўскай МТС.

А. ДУБОВІК.

МЭНСКІ ПЕДІНСТЫТУТ імя А. М. ГОРНАГА

абвясчае П Р Ы Ё М НА ПАДРХТОУЧЫЯ І 4-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ПРЫ ФАКУЛЬТЭце ЗАМЕЖНЫХ МОФ ПА АДЗІЯЛЕННІХ АНГЛІСКАЙ І НЯМЕЦКАЙ МО. ВВ.

МЭНСКІ ПЕДІНСТЫТУТ імя ГОРНАГА

абвясчае П Р Ы Ё М НА 4-МЕСЯЧНЫЯ КУРСЫ ПА ПАДРХТОУЧЫ І ПЕДІНСТЫТУТ (НА ФАКУЛЬТЭце МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ, ГІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ І ДАШКОЛЬНЫ).

УСТАНОВЫ І ОРГАНІЗАЦЫІ ГОР. МЕНСКА.

ЯКІ МАЮЦЬ У КАРЫСТАННІ АДНУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ, пры здачы яе ў РАМОНТ У МАІСТЭРНІ МЕНГОРСОВЕТА атрымліваюць НА ЧАС РАМОНТУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ для работы БЕЗ АПЛАТЫ ЗА КАРЫСТАННЕ.

ПАТРЭБНЫ ШОФЕРЫ

для работы на машынах «ЗИС» — 5 на раён. Звартацца: Калініна, 5, МЕНГАРТОП.

УСТАНОВЫ І ОРГАНІЗАЦЫІ ГОР. МЕНСКА.

ЯКІ МАЮЦЬ У КАРЫСТАННІ АДНУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ, пры здачы яе ў РАМОНТ У МАІСТЭРНІ МЕНГОРСОВЕТА атрымліваюць НА ЧАС РАМОНТУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ для работы БЕЗ АПЛАТЫ ЗА КАРЫСТАННЕ.

УСТАНОВЫ І ОРГАНІЗАЦЫІ ГОР. МЕНСКА.

ЯКІ МАЮЦЬ У КАРЫСТАННІ АДНУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ, пры здачы яе ў РАМОНТ У МАІСТЭРНІ МЕНГОРСОВЕТА атрымліваюць НА ЧАС РАМОНТУ ІШУЧУЮ МАШЫНКУ для работы БЕЗ АПЛАТЫ ЗА КАРЫСТАННЕ.



На палатне пастановы Савета Народных Камісароў Беларускай Рэспублікі ад 17 сакавіка 1938 г.

НААПЕРАЦЫЯНАЕ АБ'ЯДНАННЕ МАСТАНОУ «БЕЛМАСТАК»

ЛІКВІДУЕЦА

з 1 красавіка 1938 г.

Арганізацыі і асобы, якія маюць прэтэнзіі, павінны прад'явіць іх у тэрмін да 1 красавіка 1938 г. Пасля ўсталявання тэрміну ніякія прэтэнзіі прымацца не будуць.

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 Г.

ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗа. АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насеннаводства дугаласібіньных тэр. У некорыснай вясце ССР. Рэалізацыя на артыграфічна-машына-рабрычнага парка Дзімажонкі на механізацыі для с.т. ВІУ. Сельгасдаржрыздат, 1937 г. Цана 6 р. 25 кап.

ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ 1938 Г.

ВА УСІХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ КОГІЗа. АФАНАСЬЕВ П. А. і інш. Насеннаводства дугаласібіньных тэр. У некорыснай вясце ССР. Рэалізацыя на артыграфічна-машына-рабрычнага парка Дзімажонкі на механізацыі для с.т. ВІУ. Сельгасдаржрыздат, 1937 г. Цана 6 р. 25 кап.